

Сімвал сучаснай Беларусі



16 чэрвеня адбылося ўрачыстое адкрыціе новага будынка Нацыянальнай бібліятэкі Беларусі. На адкрыціі было ўсё — і шчодрае летніе сонца, і свежы ветрык, прыхаваны ў белых аблоках, і бялюткія галубы ў руках дзяйчут у белых строях.

Беларусы! Яе візітнай карткай цяпер можа быць 72-метровы «Дыямент». «Прымаючы рацэнне аб будаўніцтве бібліятэкі, мы меркавалі ўзвесці храм, які стане нацыянальным сімвалам краіны», — здзяйсніў Прэзідэнт краіны Аляксандр Лукашэнка. Менавіта кіраўнік дзяржавы ў сакавіку 2002 года падпісаў указ «Аб будаўніцтве памяшкання дзяржаўнай установы "Нацыянальная бібліятэка Беларусі" і ў лістападзе пачаліся работы на новым комплексе. Яго пабудавалі крыйку больш чым за тры гады замест першапачатковага мяркуемых шасці. Сродкі выдатковаваліся з рэспубліканскага і мясцовых бюджэтав, гроши — і немальшы — зараблялі беларусы на суботніках, ахвяравалі асобныя жыхары і многія замежнія сябры. Бібліятэка унікальная найперш сваімі велізарнымі магчымасцямі доступу да назапашаных ведаў. "Пачыналася будаўніцтва проста Нацыянальнай бібліятэкі — падкрэсліў Прэзідэнт, успамінаючы гады, калі і тэхналогіі, і погляды былі крыйку іншыя, — а закончылася ўзвядзеннем буйнейшага грамадска-культурнага цэнтра".



СІМВАЛ СУЧАСНОЙ БЕЛАРУСІ

(Працяг. Пачатак на стар. 1)

І бібліятэка цяпер — толькі частка Храма ведаў. Уручаны кірауніку дзяржавы сімвалічны ключ ад будынка, Аляксандар Лукашэнка, уладальнік билета чытчика № 1, перадаў гаспадарам — калектыву Нацыянальнай бібліятэкі Беларусі.

Наша даведка.
Агульная плошча будынка — 113 000 кв. м
Вышыня — 72 м
Фондасховішча — 14 млн.
адзінак захоўвання
Чытальних залаў — 19
Чытакіх месцаў — 1850
Аўтаматызаваных рабочых месцаў — 1400

За 2001—2005 гады фонд НББ павялічыўся больш чым на 500 тыс. экз. і зараз налічвае звычай 8 млн. адзінак захоўвання; у бібліятэцы каля 70 тыс. рэдкіх і старадрукарскіх кніг ды рукапісаў, самы ранні з якіх датуецца XIV—XV стст.

Нарэшце, можна не толькі звонку, але і знутры ўбачыць самы знакаміты "Дыяменц" краіны. Спрычыніца да друкарнага слова, пабыць у ролі чытчика хочаща зараз ужо: столькі літаратуры, пранесенай праз стагоддзі, заляйчана вялікая колькасць найноўшых тэхналогій!

Памяшканне пабудавана та-кім чынам, што фонды знаходзяцца ў сковінках, дзякуючы гэтаму вонкава ўзлізне на іх — мінімальнае. Документы размешчаны на розных паверхах, але кнігі, якія карыстаюцца найбольшым попытам, будуть літаральнай побач з чытчам. Ёсьці асобнікі, якія неабходны амаль кожны дзень — іх можна ўбачыць непасрэдна ў зале. Але ж і электронны каталог дазволіць знайсці неабходную рэч за лічнымі хвішынамі. Білет чытчика такса-

ма начынены электронікай: з тым, каб чалавек мог больш хутка знаходзіць неабходнае для сябе.

Бібліятэку яшчэ называють буйнейшым сацыякультурным цэнтрам. І, сапраўды, тут усё падзначалена чалавеку, які чытае, яго запытам і патрэбам.

Добрую частку ўсей плошчы — трыпціць дзесяць тысяч метраў — займае кнігасховішча. Яно размешчана непасрэдна ў самім "Дыяменце" і займае з 6 па 15 паверхі. Нягледзячы на

прастора тут даволі арганізованая. Прыкладам, агульная чытальня зала для студэнтаў, навучэнцаў ПТВ, старшакласнікаў, для ўсіх наведальнікаў — двухузроўневая, якая дае магчымасць кампактнай размісціцца 411 наведальнікам аднажасова. 60 месцаў тут з камп'ютэрнай. (Увогуле ж для ўсёй бібліятэкі іх закуплены амаль 1,5 тысячи). У пакоях, дзе працуе чытальня зала, дзе працуе з літаратурай (а значыць, наведальнікі прафесій не адну гадзіну), падлога з падагравом, якая, да ўсяго слушыць усялякія шумы. Большасць залаў — з абсталяваннем для інвалідаў, з пад'ёмнікамі, пры дапамозе якіх вельмі зручна

калецкія ў краіне. Даўнія дакументы тут — з XIV стагоддзя. Гэта рукапіс арабскай вязью з калекцыі графа Паскевіча. За кошт сродкаў, выдатковых з фонду Прэзідэнта па падпрымкы культуры і мастацтва, за 1998—2001 гады змаглі набыць 202 адзінкі старадрукарскіх і рэдкіх выданняў, 142 адзінкі альбомаў і манаграфій па выяўленчым мастацтве, 385 гравюр і плакатаў. Найболыш каштоўныя рукапісныя і першыя друкаваныя выданні — Віленскае Евангелле Напрастольнае Пяtra Mcцилаўца 1575 года выдання, выданні XVII—XVIII ст. ст. на кірыліцы і лацінцы, калекцыя старадрукарскіх рукапісаў і старадрукаў, і, вядома ж, кнігі Скарыны, якія ён надрукаваў у Празе, яго знакамітая Біблія...

Валерый ГЕДРОЙЦ, на-меснік міністра культуры:

Выкажу сваё асабістое успрыманне новай бібліятэкі. Гэта не проста будынак, а твор архітэктурнага мастацтва. І хоць яму ніяма галоў — праект быў прапанаваны тады яшчэ, калі існаваў Савецкі Саюз, адчуваецца, што архітэктары гэтага будынка глядзелі далёка наперад. Будынак з'яўляецца своеасабливым сучасным сімвалам беларускай сталіцы і Беларусі ў цяперашнім часе. Мне здаецца, што бібліятэка будзе прывабліваць да сябе позіркі ды памненні як жыхароў, так і гасцей. І яны захочуць пабываць тут, убачыць новыя тэхналогіі аблістоўвання чытчача. Да таго ж гэтага храм кнігі вельмі цікавы аформлены, для гэтага прызначыты лепшыя мастацкія сілы краіны. Тут творы народнага мастака Савецкага Саюза, героя Рэспублікі Беларусь Міхася Савіцкага, народнага мастака Беларусі Гаўрылы Вашчанкі, Георгія Паплаўскага, шэрагу іншых творцаў. У аформленні мы імкнуліся расказаць пра гісторыю Беларусі.

Усім вядома, што будаўніцтва бібліятэкі шло за кошт сродкаў бюджетных. Але будоўля была аўтойлены ўсенароднай. І, можна сказаць, кожны беларус зрабіў свой унёсак у тое, каб гэты будынак з'явіўся. І таму у бібліятэцы прадстаўлены ўсе нашыя рэгіёны, спецыяльна падрыхтавана сем пано — пра нашы вобласці і горад Мінск. На выявах мы можам убачыць адметныя архітэктурныя помнікі і асобнікі, якія нарадзіліся ў гэтых мясцінах і ўславілі краіну.

Са з'яўленнем бібліятэкі мы робім не адзін, а нават некалькі кроку ў інфармацыйную простору. Можам забяспечыць карыстальніку бібліятэкі самым новым звесткамі, якія з'яўлююцца ў свеце, а не толькі ў Беларусі. Ёсьці тэхніка, што дазваляе карыстальніку перыядычнымі выданнямі, вельмі шмат газет і часопісаў, якія выходзяць у свеце, можна зварнуцца да пэўнага часопіса, пакарыстаць яго артыкуламі. Спадзяюся, што годна будзе прадстаўлена і ваша выданне.

Ірина ТУЛУПАВА
Фота Віктара Кавалёва



злавалася б вялікі штаг (тут тысячы супрацоўнікаў: столькі трэба менавіта для таго, каб найлепшым чынам аблістоўваць наведальнікаў), на кожным з паверхаў кнігасховішча працуе адзінкі: па трох — чатыры спецыялісты на паверхі.

Вокны чытальных залаў арыентаваны на паўднёвы захад — гэта адна з многіх тэхналагічных задумак. Дзённыя светлю пранікае ў памяшканне без перашкод, аднак і вічэрні бляск лімпачак адпостроўваеца на адмысловых "галерачках", якіх зашмат пад столлю, і вітраеца ў пакой — каб чытчу было светла і туцьна.

Дызайнерская знаходка — і ў інтэр'еры чытальных залаў. Тут сучасная мэблі (шарэчы, толькі беларускіх вытворцаў), на сценах — пано. Ёсьці і кераміка, і габелены, і графіка, ды кампазіціі, выкананыя чаканкай.

Для адкрыція бібліятэкі падрыхтавалі экспазіцыю з кніг — прызыраў апошнімі кніжнай выставы ў Беларусі.

Аднак, гордасць "Нацыяналкі" і даўнія мара супрацоўнікаў бібліятэкі — музей кнігі, дзе знаходзіцца тыя з іх, што захоўваюцца ў фондах, а вельмі каштоўнай рэдкай літаратуры — тут каля 70 тысяч асобнікаў. Гэта самая вялікая

